




49913









Г.49913

Ромуальд Земкевіч.

# АДАМ ГОНОРЫ КІРКОР.

(Біографічно-бібліографічны нарыс у 25-летнюю гадаушчыну  
съмерці).




ВІЛЬНЯ.

Друкарня Марціна Кухты, Татарская, д. № 20.  
1911 г.



1.49.913



## АДАМ ГОНОРЫ КІРКОР.

(Біографічно-бібліографічны нарыс у 25-летнюю гадаўшчыну съмерці).

23 лістапада 1911 года прайшло 25 гадоў ад дня съмерці вядомага археолога, гісторыка і журналіста Адама Кіркора.

Пісьменнік гэты, хаця і не пісаў па беларуску, але як беларус з роду і шчыры працаўнік для роднага краю, мае і будзе мець вялікае значэнье ў гісторыі беларускага нацыональнага развіцьця.

Радзіўся Кіркор ў 1818 годзе ў Сылівіне Магілёўскай губэрні. Быў ён сынам уніяцкага пароха (свяшчэнніка). Вучыўся Кіркор с пачатку ў дому бацькоў, пасля ў магілёўскай гімназіі і наканец ў віленскім шляхоцкім (дваранскім) інстытуце. Асеўшыся ў Вільні Кіркор займаўся літэратурнай працай, пішучы карэспандэнці да польскіх і расейскіх газэт і выдаваючы літэратурные зборнікі-альманахі. Першым такім зборнікам Кіркора быў альманах „*Radegast*“ (Wilno 1843), далей ў гадах 1845—1846 пад псеўдонімам (прозвішчэм) „*Jan ze Śliwina*“ выдаў Кіркор з томы зборніка „*Pamiętniki umysłowe*“. Першые зборнікі Кіркора мала задаволілі грамадзянство, так,

што Кіркор маніўся ўжо пакінуць літэратурную працу. Пасьля 1846 года пачынае Кіркор службу



А. Кіркор калі быў рэдактарам „Kur. Wil.“.

у „казначэйстве“ але аднака літэратурнай працы не адрокся, дзеля таго, што ў свабодным часе



А Кіркор пад канец свайго жыцьця.

цікавіцца археологіей і гісторией родного краю. Пазнаёміўшыся ў Вільні з усім найбóльш видатнимі вучонымі і гісторыкамі, як напрыклад Балінські, М. Гомолінські, М. Маліноўскі, Нарбутт,

Канстантін і Эустахы графы Тышкевічы, Кіркор шмат ў чым скарыстаў і ў канцы канцоў узмацаваўся ў кірунку сваей працы. Ад 1846 да 1856 года Кіркор пішэ надта мала, калі не успамінаць яго рэдактарскай працы у „Памятной книжкѣ Віленской губернії“ за гады 1850—1854 ды сабраньня стацей ў кніжцы „Історико-статистические очерки Віленской губерніи“, (Вільня 1853 г.).

Пасъля крымской вайны наступілі значные палягчэнья для друкаванага слова і вось ад 1856 года пачынаецца вялікае літэратурнае і грамадзянскае ажыўленье ў Вільні і у цэлым нашым краю. Арганізуецца, асабліва паміж маладымі, літэратурные гурткі палякоў, літвіноў і беларусоў. Гурткі гэтые маюць мэту служыць справам дэмократызму і шырэнню асьветы паміж селянамі, каб падгатовіць іх да будучаго вольнага жыцця. Першыя ластаўкі беларускіе кніжкі Марцінкевіча, радастна вітае тагочасны, не вялікі беларускі гурток у Вільні Рэдакція газэты „Kurjeg Wileń“, Сырокомля, Монюшко, Вінцук Коротынські і Кіркор гэта сонца, каля каторых і гуртуюцца ўсе зоркі беларускага адраджэнья. С пачатку Ромуальд Подбэрэскі, а пасъля Кіркор становяцца загадчыкамі беларускага літэратурнага кружка. Кіркор пад ўплывам гэтага беларускага гуртка укладае і друкуе беларуско-расейскі слоўнік \*), пішэ стацьці: „Этнографический взглядъ на Віленскую губ.“ \*\*) і „Объ этнографической грані-

\*) Записки Императ. Географич. Общества томъ XI и XXI.

\*\*) Этнографический сборникъ, выпускъ III. С.-Петербургъ 1856 года.

цъ литовской и славянской народностей въ Литвѣ.“.\*)

У 1856 гаду граф Эўстахы Тышкевіч адкрывае ў Вільні музэй. Кіркор шчыра і з ўсіх сіл працуе ў ім, а калі пры музэю устанаўляюць Архэологічную Каммісію, Кіркор пасъля графа Эўстахога Тышкевіча займае найбольш выдатнае мейсцэ ў вялікай і цэннай навучнай працы гэтай Камісіі. У гэтым часе пішэ і друкуе „*Przecządzki po Wilnie*“, каторые робяць Кіркора надта популярным ў нашым грамадзянстве ды пачынае надта цэннае выдаўніцтво „*Teka Wileńska*“, дзе друкуюць свае працы найлепшыя тагочасныя літэратурные сілы. „*Teka Wileńska*“ выходзіць праз 1857 і 1858 год і знаходзіць шмат падпішчыкоў і чытачоў. У 1858 гаду прыежжае ў Вільню цар Александр II. Кіркор друкуе на прывітанье альбом „*Въ память пребыванія Государя Императора Александра II-го въ Вильнѣ, 6 и 7 сентября 1858 г.*“ У альбоме колькі прац памешчэно у польскай і французкай мове і стацьця Кіркора па расейску „*Очеркъ исторіи города Вильны*“. Апроч гэтага ў канцы альбома памесьціў Кіркор два вершыкі адзін літоўскі М. Акелевіча, а другі беларускі «*п'есня зъ паклонамъ адъ літоўско-русинской мужыцкой грамады*» Вінцuka Коротынскага.

У гэтым самым 1858 гаду быў вялікі ў Вільні з'езд шляхты, каторая дэкларавала цару Александру II сваю думку аб скасаваньні прыгону. Год гэты для нас важны тым, што ў Вільні адбыўся першы беларускі сход пісьменнікоў, каторые апрацавалі план выдаўніцтва кніжэк для беларускага народа, што меўся быць вызволеным з цяжкага прыгону.—Змяніліся часы і з гэтага нічога

\*) „*Вѣстникъ Россійскаго Географическаго Общества. Кніжка IV стр. 236—257 (СПБ. 1857 г.).*

не вышло. З беларускіх пісьменнікоў былі тады ў Вільні, апроч Сырокомлі, Монюшкі, Вінцuka Коротынскага, Ромуальда Подбэрэскага і Кіркора,—Вінцук Дунін-Марцінкевіч, Арцём Вэрыга-Дарэўскі і колькі маладых. Вось з гэтага часу маем цікавы вершык Арцёма Вэрыгі-Дарэўскага, ў каторым ён, апроч другіх людзей, звертаецца і да Кіркора:

Адаська, родны Адаська!  
Як мы цешымся з Цябе!  
Душа Твая зусім наська,  
А горнеш усіх к сабе.  
Мурашачка працавіта,  
Хвала б, ат сіле Тваей!  
Як нашы у пуню жыта,  
Кладзеш усё у Музэй.  
Будзь здароў! ніхай жэ пільна  
Так ўсе робяць свае;  
Ніхай помняць край і Вільна  
Стараньня гэты чые.

У 1859 годзе выдае Кіркор 2 томы зборніка „Pismo zhiorowe wileńskie“, а ў 1860 годзе прынимае на сябе рэдакцыю газэты „Kurjer Wileński“, і як съведчыць Вінцук Коротынскі \*) паставіў яго на такую літэратурную высокасць, што газэта пачынае цікавіць усіх і знаходзіць адразу больш за 3.000 падпішчыкоў: рэч небывалая ў Вільні. Але з гэтым выдаўніцтвам ідуць ў пары і злыдні, дзеля таго, што на Кіркора пачынаюць нападаць людзі, каторым была не да спадобы яго праца ў расейскіх выдаўніцтвах. Найбольш прышлося выцярпець Кіркору за выдаўніцтво „Альбома“. Першы напаў на Кіркора эмігрант Юльян Клячко ў брашуры „Odsteperc“ (Парыж 1860), другім быў Ромуальд Подбэрэскі, каторы крытыкуе востра кірунак газэты „Kurjer

\*) „Gazeta Warszawska 1886 № 265.

Wileński“ \*); трэйці праціўнік Кіркора вядомы польскі паэт Корнель Уейскі найгорш зашкодзіў Кіркору сваёй стацыёй „O Albumie wileńskim“\*\*), надрукаванай пасьля ў аддзельнай кніжцы (*Listy z pod Lwowa. Lipsk 1861*). У 1864 годзе Кіркор едзе ў Пецербург і разам з Юматовым выдае „Новое Время“. У 1871 годзе Кіркор перэежджает да Кракова і тамака жыве аж да съмерці сваёй ў дні 23 лістапада 1886 г. У 1872 г. Кінкор напісаў вельмі цікавую стацыю: „Этнографические очерки Сувалкской губ.“ (Памятная книжка Сувалкской губерніи на 1873 годъ), дзе ёсць і песні сувальскіх беларусоў. У 1874 годзе друкуе Кіркор ў Кракове кніжку „O literaturze pobratymczych narodów słowiańskich“. Кніжка гэта мае для нас вялікае значэнне: у ей шмат ёсць цікавых рэчы аб беларускай літэратуре і з яе даведаліся мы аб ўсіх беларускіх творах Арцёма Вёрыгі-Дарэўскага, каторые дагэтуль ешчэ не надрукаваныя бадзяющца недзе у людзей. У гэтым самым годзе памешчае ешчэ Кіркор у варшаўскім месячніку „Niwa“ цікавую стацыю: „Pierwotna Słowiańska“, дзе пішэ і аб Беларусі \*\*\*). Пасьля 1874 года Кіркор пішэ мала, працуе больш як археолог у Галічыне. Толькі у 1882 годзе друкуе Кіркор сваю старую працу аб Літве і Беларусі, катая і ўходзіць ў III том выдаўніцтва „Живописная Россия“. Гэта найбольшая і найцэннейшая з прац Кіркора. Апошняя працай Кіркора была кніжка „Bazylika Litewska“ (*Kraków 1886*). Як журналіст і палітык Кіркор шмат выцярпеў ад палякоў і расейцаў, каторые і дагэтуль не здабыліся на праўдзівую ацэнку яго

---

\*) „Dziennik Literacki.“ Lwów 1860 № 33.

\*\*) „Dziennik Literacki“. Lwów. 1860 № 34.

\*\*\*) „Niwa“. Warszawa 1874 стр. 19, 140, 252—253, 254, 357—361, 412—417.

працы для краю; як шчыры і незмардаваны працоўнік, тутэйшы карыстны археолог, гісторык і этнограф Кіркор астанецца незабытым у гісторыі національнага адраджэння так беларусоў як і літвіноў.


Хаця Кіркор пасъля вядомай забароны друку беларускіх кніжак страціў надзею на утрыманье національнай беларускай асобеннасці, пішучы: „Беларус не пабачыць больш працы сваей ў друку. Голосу роднай мовы не пачуе ён ў касъцёле. Беларус памерці павінна“ \*), Беларусь не памёрла і беларусы заўсёды памянуць яго „не злым, ціхім словам“, як шчыраго і добраго сына Беларусі, каторай ён служыў чым мог і як мог.


Ромуальд Земкевіч.




---

\*) O literaturze pobraćymczych narodów słowiańskich. Kraków 1874. стр. 55.









BIBLIOTEKA  
NARODOWA

49913

